


Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд центральной библиотеки.



Янішчыц, Я.І. Каханьня сад і ластаўка вясны: вершы / Яўгенія Янішчыц ; уклад. Віктара Шніпа ; маст. Мікалай Казакевіч. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2018.—110с.—(100 вершаў).

У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Яўгеніі Янішчыц (1948—1988), якой у гэтым годзе было б 70 гадоў, увайшло 100 лепшых вершаў з яе багатай літаратурнай спадчыны.



Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 8 класе. – Мінск: Беларусь, 2018.—351с. – (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў: В. Адамчыка, А. Бадака, В.Вольскага, А. Дударова, В. Карамазава, У. Караткевіча, І. Пташнікава, М. Стральцова, І. Чыгрынава. Аўтары апісваюць родную зямлю, прыроду, раскрываюць народны лад жыцця, звяртаюцца да вечных чалавечых каштоўнасцей.



Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта: штрихи к биографии. Кн.2. – Минск: Мастацкая літаратура, 2018. – 174 с. іл. – (Наш современник).

Данное издание является продолжением первой части дневника жены космонавта. Большой интерес у читателя вызовет история о том, как готовился и проходил полёт космонавта Олега Новицкого, который родился в городе Червене, а сейчас живёт и работает в России, но не забывает о том, что он белорус. Книга познакомит с яркой и богатой на события жизнью необыкновенного человека, нашего современника.



Максім Гарэцкі. Вернасць высокім ідэалам: успаміны, аповесці, апавяданні, запіскі / укладанне Радзіма Гарэцкага і Віктара Шніпа; мастак Усевалод Свентахоўскі.—Мінск: Мастацкая літаратура, 2018.—319с. : іл.

У кнігу ўвайшлі ўспаміны родных Максіма Гарэцкага і сучаснікаў класіка беларускай літаратуры, якія добра ведалі яго, а таксама выбраныя аповесці, апавяданні і запіскі. Кніга багата ілюстраваная і выдаецца ў падарункавым фармаце да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага.



Народны каляндар школьніка :
тэматычны зборнік мастацкіх твораў / уклад.
Паліны Грынчанкі ; маст. Алена Забаўская .—
Мінск : Мастацкая літаратура, 2018.—159 с. :
іл.

“Народны каляндар школьніка” пазнаёміць дзяцей і падлеткаў з асноўнымі беларускімі традыцыйнымі святамі і абрадамі. Да кожнага свята падабраны творы розных жанраў – як народныя (песні, прыказкі, прыкметы, легенды, паданні), так і аўтарскія (вершы, апавяданні, казкі, сцэнарыі для школьных імпрэз). Народныя дзіцячыя гульні размеркаваны паводле часінаў года. Зборнік будзе цікавы і карысны школьнікам малодшай і сярэдняй ступені навучання,

настаўнікам, педагогам-арганізатарам.




Іван Міско. Зорны шлях : штрыхі да партрэта / [укладанне М. Кенькі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 102, [1] с., [64] л. іл. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі)

Кніга прысвечана творчасці народнага мастака Рэспублікі Беларусь, скульптара Івана Якімавіча Міско, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР, прэміі Саюзнай дзяржавы. Майстар манументальнай партрэтнай і станковай скульптуры, ён з’яўляецца аўтарам шматлікіх помнікаў, устаноўленых у Беларусі і за яе межамі. Адметная рыса творчасці Івана Якімавіча – адданасць тэме касманаўтыкі. У кнізе публікуюцца матэрыялы, якія раскрываюць шматграннасць таленту скульптара.



Пракапецкоў, У. І. Мая Беларусь [Вьяўленчы матэрыял] = *Моя Беларусь = My Belarus* : альбом / Уладзімір Пракапецкоў ; [уступны артыкул: В. І. Жук]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 190 с.

Уладзімір Пракапецкоў належыць да той кагорты творцаў, для якіх не страцілі сваёй актуальнасці пошукі духоўнага пачатку і філасофскага зместу ў жывапісе. Яго працы адметныя сваёй стылістычнай завершанасцю. Прадстаўленыя ў альбоме працы – сведчанне творчага пошуку і ўдасканалення. Альбом жывапісных твораў мастака Уладзіміра Пракапецкова “Мая Беларусь” багата ілюстраваны і знаёміць з творчым даробкам аўтара, дзе знайшлі адлюстраванне яго мастакоўскія пошукі ў жанрах пейзажа, нацюрморта. Выданне адрасавана як спецыялістам, так і ўсім, хто цікавіцца развіццём сучаснага беларускага мастацтва.



Міцкевіч, А. Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве : шляхецкая гісторыя з 1811 і 1812 гг. у дванаццаці кнігах вершам / Адам Міцкевіч ; пераклаў Пятро Бітэль ; мастак Васіль Шаранговіч. - Мінск : Беларусь, 2018. - 381, [2] с.

"Пан Тадэвуш" - адзін з самых вядомых твораў Адама Міцкевіча, у якім аўтар увасобіў вобраз Літвы з 1811 і 1812гг. падчас свайго знаходжання ў выгнанні. Ён злучыў розныя тэмы: светлы вобраз любоўных прыгод маладога Тадэвуша, гісторыю спрэчак дваран за валоданне замкам і, нарэшце, гісторыю падзення, пакаяння і рэабілітацыі Яцака Сапліцы.



Васіль Шаранговіч [Выяўленчы матэрыял]
= **Василий Шарангович** = **Vasil Sharangovich** :
[фотаальбом / аўтар тэксту і ўкладальнік Н. В.
Шаранговіч]. - Мінск : Беларусь, 2018. - [143] с.

Выданне прысвечана творчасці народнага мастака, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіля Шаранговіча, выдатнага майстра станковай і кніжнай графікі. У творчым багажы В.Шаранговіча – эпічныя творы, кніжныя ілюстрацыі, пейзажы і партрэты. Працуе мастак і ў станковай графіцы, дзе шырока выкарыстоўвае нацыянальныя матывы, сімваліку і метафару.

*За больш падрабной інфармацыяй абрацца в справочна-
библиографический отдел по тел. 32-40-33 или в рубрику “Спроси
библиотекаря”.*